

Папярэдняя заяўка-заказ

Гэтым пацвярджаю сваё жаданне набыць пэўную колькасць асобнікаў гэтага выдання, прашу даслаць рахунак-фактуру

Імя, прозвішча

Назва ўстановы (грамадскай арганізацыі)

Адрас, тэлефон

E-mail

Колкасць экзэмпляраў

Цвёрдая вокладка у колеры (~50\$)

ч-б (~25\$)

Мяккая вокладка ч-б (~20\$)

Дата

Подпіс



Жарэс Алфёраў



Алесь Барскі



Валянцін Грыцкевіч



Леакадзія Мілаш



Антон Навумавец



Ніна Савінава

nation-sos.org >

АДВЕЧНАЕ >

Беларусы ў суседніх краінах

Сузор'е беларускага памежжа

Беларусы
і народжаныя
ў Беларусі
ў суседніх
краінах

ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНЫ
ДАВЕДНІК



Аўтарскі калектыў на напісанню энцыклапедычнага даведніка «Сузор’е беларускага памежжа: Беларусы і народжаныя ў Беларусі ў суседніх краінах», створаны Саветам Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусы Расіі» і Грамадскім аб’яднаннем «Міжнародная асацыяцыя беларусістаў», мае гонар паведаміць, што ім скончана напісанне артыкулаў для гэтага выдання і іх навуковае рэдагаванне.

У выніку працяглай і карпатлівай работы з дапамогай беларусаў памежжа, куды ўваходзяць усе краіны, якія ўтварыліся на тэрыторыі былога СССР, а таксама Польшча, напісаны як абагульняючыя артыкулы тыпу «Беларусы ў Польшчы», «Беларусы ў Расіі», «Беларусы ва Украіне», так і матэрыялы пра асобныя грамадскія арганізацыі ў памежных краінах і выданні (каля 150 артыкулаў). Найбольшую ж каштоўнасць, па нашаму меркаванню, маюць «Персаналіі» — матэрыялы пра нашых выдатных суродзічаў, нашу «донарскую кроў», якая сілкавала суседнія краіны і культуры на працягу

XVI–XXI стагоддзяў і сілкуе цяпер (каля 1800 артыкулаў). Матэрыялы будуць суправаджацца ілюстрацыямі. Тэксты энцыклапедычнага даведніка гатовы для перадачы ў выдавецтва «Кнігазбор» для наступнай вёрсткі, праўкі, карэктуры і друкавання. Тыраж выдання можа быць павялічаны і, значыць, больш танна ў залежнасці ад колькасці Вашых заявак. Папярэдне мяркуецца, што даведнік выйдзе ў лістападзе 2011 года накладам у 1000 паасобнікаў памерам блізу 850 старонак.

Разглядаюцца тры варыянты выдання. Поўнакаляровы ў цвёрдай (~50\$), чорна-белы ў мяккай (~20\$) і цвёрдай (~25\$) вокладках. Пакуль што немагчыма вызначыць дакладную цану паасобнага экзэмпляра, якая зменіцца ў залежнасці зменлівых цэн на паліграфічныя матэрыялы. Цяпер прапануем Вам зрабіць папярэдняю заяўку-заказ на кнігу, у якой Вы загадзя паведамілі б нам пра колькасць экзэмпляраў, якія Вы жадаеце набыць для сябе і сяброў Вашых суполак. Тут будуць вітацца і любыя формы дабрадзейства: выкуп экзэмпляраў для «герояў» і аўтараў артыкулаў, ахвяраванні на падрыхтоўку да друку або сам друк, што знізіць кошт паасобнага экзэмпляра.

Папярэдня заяўкі прымаюць:

1. З Расійскай Федэрацыі — Федэрацыя нацыянальна-культурных аўтаномій «Беларусы Расіі»,
e-mail: fnka.br@gmail.com
2. З астатніх краін — Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур Міністэрства культуры РБ,
г. Мінск, вул. Чычэрына, 19–109, 220025,
e-mail: rcnk-1994@mail.ru
3. Ад сябраў ГА «Маб» — ганаровы старшыня ГА «Маб», навуковы рэдактар выдання Адам Мальдзіс,
праспект Незалежнасці, 44, пакой 23,
220005, Мінск-5, Беларусь
(гэта — і адрас аўтарскага калектыву),
e-mail: slava-maldzis@tut.by.

Спіс артыкулаў (змест, у тым ліку пералік персаналій) выстаўлены на сайце nation-sos.org > АДВЕЧНАЕ > Беларусы ў суседніх краінах. Пасля ўстанаўлення рэальнай цаны экзэмпляра ўсім арганізацыям і паасобным заказчыкам будуць пасланы дадатковыя звесткі пра канчатковую цану.

Ад імя аўтарскага калектыву выдання -

